

Археалогія

**ДА ВЫНІКАЎ АРХЕАЛАГІЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ
НА ВУЛІЦЫ І ЗАВУЛКАХ Ф. МІРОНАВАЙ У 2005 – 2006 ГГ.**

A.A. САЛАЎЕЎ

(Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік)

Прадстаўлены вынікі археалагічнага нагляду праведзенага падчас будаўніча-земляных работ падчас рыцца траншэй для падмуркаў дома і па пракладцы газа і водаправода. У выніку нагляду былі выяўлены і зафіксаваны рэшткі неўмацаванага паселішча часоў Полацкай дзяржавы, і падмуркі фальваркаў XVII – XIX стст. Пад час даследаванняў былі вывучаны іх канструктыўныя асаблівасці і харэктар размяшчэння на даследаванай тэрыторыі. Таксама была сабрана значная калекцыя артэфактаў XI – XIII і XVII – XIX стст., якія дазваляюць меркаваць аб сацыяльным статусе жыхароў паселішча і ўладальнікаў фальваркаў.

Уводзіны. Тэрыторыя на якой праводзіліся даследаванні з'яўляецца адным з найменш даследаваных археолагамі раёнаў Полацка. Гэты масіў прыватнай забудовы фарміраваўся пад час пасляваеннага аднаўлення Полацка на працягу другой паловы XX ст. [1, с. 165]. Першыя археалагічныя даследаванні былі праведзены С.В. Тарасавым падчас шурфоўкі ў 1986 г. Ім на мысу Палаты быў выяўлены вельмі бедны знаходкамі культурны пласт. Знаходкі прадстаўлены кавалкамі гаршкоў XII – XIII стст. [2, с. 29]. З пачаткам будаўніцтва 9-ці павярховых дамоў на прылеглых да вул. Ф. Міронавай пляцоўкай (прыкладна вул. Ф. Міронавай № 2 – 6). У сценках катлавана таксама быў бачны культурны пласт магутнасцю да 1 м, але ў той час (зіма 1993 – 1994 гг.) ён не быў зафіксаваны.


У 2004 г. пад час нагляду за пракопкай траншэй пад падмуркі жылога дома, была знайдзена мацериковая яма. Форма ямы чашападобная, з плоскім дном і касымі сценкамі. Глыбіня ямы складала ад 0,7 да 0,9 м ад дзённай паверхні. Шырыня ямы каля 1,5 м (каля вусця). Магутнасць шэрага аднароднага культурнага слоя (без уліку ямаў) вагаеца у межах 0,5 – 0,7 м. Ён прасочаны ва ўсіх сценках траншэй пад падмуркі. Мацярык – пясок. Запаўненне ямы прадстаўлена шэрай аднароднай зямлёй. Яна прарэзана прапласткам чырвонай гліны таўшчынёй каля 5 – 7 см. Вышэй і ніжэй гэтага прапластка знайдзена кераміка XI – XII стст. (кавалкі гаршкоў з S-падобным профілем венца). Сярод індывидуальных знаходак можна пазначыць ляза чаранковага нажа з абламаным канцом.

У 2005 і 2006 гг. на вуліцы Ф. Міронавай і прылеглых да яе завулкаў былі распачаты вялікія будаўніча-земляныя работы па пракладцы газавых камунікацый і сеткі водаправода для прыватнага сектара (Мал. 1). Будаўніцтва вялося без узгаднення на археалагічны нагляд з НАН РБ і НПГКМЗ. З апошнім яны былі ўзгоднены пазней, калі частка труб ужо была пракладзена і зарыта. Нягледзячы на гэта, ў выніку абмежаваных назіранняў быў здабыты багаты і ўнікальны матэрыял па гісторыі і тапаграфіі аднаго з самых не даследаваных археолагамі раёнаў Запалоцця. Верхнія пласты культурнага слоя аднародны, бо гэта тэрыторыя на працягу стагоддзяў пастаянна ўзворвалася. На малюнках, мапах і планах Полацка апошнія трэці XVIII і пачатку XIX стст. Гэта тэрыторыя паказана як не заселеная, альбо выкарыстаная ў якасці маёнткаў ці фальваркаў. На некаторых планах добра бачны абрывы пляцоў і некаторых пабудоў. Так, напрыклад, пачынаючы з XVIII ст. там фігуруюць назвы «Пагеровская мыза», «слабодка пана Яліса (Яніса?)», «Глушица», «Погірщина» і інш. [3, с. 171: Рис. 103, 275: Рис. 189].

Асноўная частка. Назіранні за стратыграфіяй сценак траншэй паказалі, што месцамі культурны пласт дасягае таўшчыні да 1,2 – 1,3 м (без уліку мацериковых ямаў) і ўвогуле адсутнічае. Верхнія пласты уяўляюць сабой магутны пласт баласту другой паловы XX ст. таўшчынёй да 1,0 м.

Найбольш раннія перадмацериковыя сліі адносяцца да часоў Полацкага княства. Было сабрана шмат керамікі XI – XII стст. Сам культурны пласт гэтага часу вельмі тонкі 0,2 – 0,4 м. Яго мяжа з верхнімі пластамі часам вельмі размытая і знаходкамі ён бедны. Разам з тым было высветлена, што ён перакрывае і запаўняе шмат мацериковых ям. Гэтыя ямы дасяглі глыбіні ад 0,2 да 1,0 м ад ўзроўню мацерыка. Яны звычайна мелі выразную стратыграфію напластаванняў запаўнення. Практычна ў кожнай даследаванай яме была супрэзантэзація, якая складалася з попелу, перапаленых патрушчаных камянёў і костак жывёл. Апошняя прыкмет перапалу не мелі. Менавіта гэтая праслойка захоўвала асноўную масу артэфактаў. Гэта праслойка звычайна аддзялялася ад дна ямы пластам шэрай аднароднай зямлі. Было заўважана, што харэктар размяшчэння ям з матэрыяламі XI – XII стст. залежыць ад складу мацериковай пароды. Ямы сканцэнтраваны ў мацериковым пяску, які выдатна фільтруе ваду і дазваляе мець сухія склепы і падлогу пры ўзвядзенні будынка. Там дзе мацярык прадстаўлены глінай і суглінкам ям не было, а часам і культурнага пласта ўвогуле. Назіранні за харэктарамі профіляў сценак ям дазваляюць падзяліць іх на трох вялікіх групах. Ямы, што засталіся ад печак і вогнішчаў мелі плоскае, альбо акруглае дно і акруглыя сценкі. Ямы ад пабудоў звычайна мелі плоскае дно і прамыя вертыкальныя, альбо злёгку адхіленыя вонкі сценкі. Яны таксама маглі мець невялікія паглыбленні ў дне каля сценак. Гэтыя паглыбленні

заставаліся ад ніжняга венца зруба пабудовы. Частка ямаў мела гаспадарчае прызначэнне, ці магла выкарыстоўвацца ў якасці скляпой пад падлогай яны звычайна былі чашападобныя.




Мал. 1. Сітуацыйны план размяшчэння газавай і водаправодных траншэй 2005 і 2006 гг.

Першыя даследаванні вяліся ў лістападзе 2005 г. на вул. Ф. Міронавай. Траншэя была пракапана рабочымі ад скрыжавання с вул. Ф. Міронавай і 6-ым зав. Ф. Міронавай і далей ўздоўж яе ў бок Палаты па схілу пагорка. Месцы культурны пласт адсутнічаў увогуле. Тады ж каля д. № 30 насупраць 5-га зав. Ф. Міронавай былі знайдзены рэшткі пабудовы заглыбленай у зямлю (Мал. 2). Дзённая паверхня у гэтым месцы вуліцы мае ухіл у бок да Палаты (каля 10 см на 3,0 м). Траншэя ішла ў паўднёвым накірунку ўздоўж вуліцы. Для даследавання пабудовы быў зачышчаны адрэзак (Д-Е) усходній сценкі траншэі агульной даўжынёй каля 10,0 м і адрэзак стратыграфіі на даўжынёй у 1,0 м на заходній. На гэтым адрэзку траншэй было прарэзана трэй мацерыковая ямы, што злучаліся паміж сабой. На поўнач ад вывучаемага адрэзку траншэі культурнага пласта не было ўвогуле і адразу пад дзёранам пачынаецца мацярык. Пад аднародным пластом шэрай зямлі, які пакрывае дзёран на глыбіні 0,17 – 0,55 м пачынаецца пласт шэрай зямлі з украпваннемі аблапенай чырвонай гліны. Гэтыя пласты прасочаны ва ўсіх трох ямах.


Самая глыбокая – паўночная яма (адрэзак К-Д даўжынёй каля 4,0 м) (Мал. 2), яе даследаваная частка дасягае да 1,5 м ад дзённай паверхні. Яе паўночная сценка акруглая чашападобная, а паўднёвая – канічная. Каля гэтай сценкі ў дне ямы ёсьць паглыбленне. Пад вышэй апісанымі пластамі на глыбіні 0,5 – 1,15 м прасочаны прапластак, шэрай зямлі, які змяшчаў у сябе цэлья і патрушчаныя камяні пашкоджаныя агнём, попел, вуголлі, косткі хатній жывёлы і шмат керамікі – абломкаў гаршкоў XI – XII стст. [4, с. 81 – 82] (Мал. 3: 1, 4, 5, 10). Большасць гэтых знаходак канцэнтравалася ў цэнтральнай і паўднёвой частцы ямы, магутнасць прапластка ў гэтым месцы дасягала да 0,4 м і далей зноў памяншалася.

Археалогія



Мал. 2. стратыграфія ўсходняй сценкі траншэі з рэшткамі камнярэзнай майстэрні

Сярод індывідуальных находак знайдзены пад час распрацоўкі гэтай ямы трэба ўзгадаць скрученны ў колцы медны дрот (апошнія па памерам падобны на колцы кальчугі), і медная нарыхтоўка (для пломбы?) (Мал. 3: 13, і 14), шыфернае праселка і венца ад ляпнога гаршка са штампаваным арнаментам. Апошні трапіў ў яму выпадкова у выніку пашкоджання больш ранняй гаспадарчай(?) ямы, пад час узвядзення даследаванай намі пабудовы. Пад гэтым прапласткам у паўночнай частцы ямы непасрэдна на мацерыку прасочаны прапластак шэрай зямлі даўжынёй 1,8 м і таўшчынёй да 15 см.



Мал. 3. Знаходкі керамічных і мяцелічных вырабаў з мацерыковых ямаў, якія засталіся ад камнярэзнай майстэрні

Цэнтральная ям была глыбінёй да 1,5 м ад дзённай паверхні (гэта адрэзак Д-Е, даўжынёй 3,0 м). Яма мела пакатыя сценкі і невялікае паглыбленнне, якое мела плоскае дно, яе распрацоўка паказала, што каля дна яно мае форму падоўжанага прастакутніка каля 0,9 x 2,8 м яго паўднёвая частка знішчана перакопам пад трубу (гл. мал. 2). Цэнтральная яма таксама мела прапластак, шэрай зямлі, які змяшчаў у сябе цэлья і патрушчаныя камяні пашкоджаныя агнём, попел, вуголлі, косткі хатнай жывёлы і шмат керамікі. Ён быў працягам вышэй згаданага прапластка, выяўленага ў папярэдній яме. Характар прапластка быў аналагічны вышэй апісанаму – яго найбольшая магутнасць прыходзілася на цэнтральную частку ямы і была каля 51 см, далей бліжэй да канцу ямы, яна зноў змяншалася. Знаходкі з гэтага прапластка прадстаўлены вялікай колькасцю абломкаў гаршкоў XI – XII стст. (мал. 3: 2, 3, 6 – 9, 12) [4, с. 81 – 82]. Сярод індывідуальных находак трэба прыгадаць кавалкі ружовага шыфернага сланцу са слядамі апрацоўкі і кавалак вялікага грузіла падобнага на бохан круглага подавага хлеба. Ён меў квадратную адтуліну у цэнтры. Сляды апрацоўкі шыферу былі ў выглядзе радыяльнай размешчаных бароздаў, якія сыходзіліся да цэнтра пласціны] У самага вялікага кавалка шыферу частка пласціны была выразана ў выглядзе сегмента круга. Ён быў дыяметрам каля 7 см. Магчыма, што гэты кавалак шыферу быў нарыхтоўкай для выточвання праселак. Падобныя аналагі добра вядомы ў іншых гарадах Старожытнай Русі. Усе сляды апрацоўкі паверхні былі нанесены вострым разцом, які выкарыстоўваецца ў такарных работах. Дзякуючы мяккасці шыфернага сланцу, для яго апрацоўкі было магчыма ўжываць нават разцы па дрэву.

Паўднёвая яма (адрэзак Е-Ё, даўжынёй 3,0 м) знаходзіцца за перакопам пад трубу і перакрытая пластамі вышэй згаданай шэрай аднароднай зямлі і пластам шэрай зямлі з украпваннямі гліны. Апошні запаўняе і саму яму і мае у сваім складзе украпванні вуголля. У самай глыбокай кропцы дна ямы каля паўднёвой сценкі прасочаны адбіткі бярвення ад ніжняга вянка пабудовы ў выглядзе пышчанага колца дыяметрам каля 0,25 м (мал. 1, 2). Паўночная сценка ямы акруглая мае прыступак, паўднёвая прамая нахіленая. Глыбіня ямы каля 1,05 м. Рэшткі гэтай ямы прасочаны ў заходній сценцы траншэі пры гэтым былі сабраны абломкі прыдоннай часткі гаршка.

На даследаваных адрэзках мацярык уяўляў сабой прапластак пяску таўшчынёй да 1,0 – 1,5 м, пад якім пачыналася вельмі шчыльная і тлустая чырвоная гліна.

Пракапаная ў 2005 г. будаўнікамі траншэя прарэзала знойдзеную пабудову па дыяганалі. Стратыграфічныя дадзеныя і абрывы мацерыковых ямаў дазваляюць меркаваць, пад час даследавання былі знойдзены рэшткі наземнага жытла з падлогай на лагах і падпадлогавай ямай. Збудаванні такога кшталту набылі масавае распаўсюджванне ў лясной зоне да Ноўгарада да Брэста і Мінска ў XII – XIII стст. [5, с. 140]. Пабудова, якая была знойдзена ў 2005 г. уяўляла сабою зруб, блізкі да квадрата. Памеры будынка, мяркуючы па самым глыбокім кропкам, паўночнай і паўднёвой ямы, былі прыблізна каля 3,5 х 3,5 – 4,0 м. Ён быў заглыблены ў мацярык на глыбіню каля 0,6 – 1,4 м. Можна меркаваць, што пабудова мела ўваход ў паўднёвой сцяне зруба з боку ракі Палаты. Дзвярны праём быў адзінай крыніцай святла, tym больш, што менавіта да Палаты быў арыентаваны схіл дзённай паверхні пагорка, на якім узводзілася пабудова. Там таксама былі сустрэты рэшткі падсыпкі пяску. Форма прапластка падсыпкі сведчыць, што першапачатковая яна часткова падсцілала ніжні вянок зруба. Бярвенні з якіх ён быў збудаваны былі таўшчынёй каля 25 см. Зыходзячы з профілю мацерыковых ямаў, адбіткаў падсыпак пяску, дзякуючы які быў вызначаны дыяметр ніжняга бервяна паўднёвой сцяны, можна меркаваць што драўляная падлога знаходзілася на ўзроўні другога, альбо трэцяга вянка зруба. Дошкі падлогі, мяркуючы па выцягнутаму прастакутнаму паглыбленню дна ў цэнтральнай яме, былі арыентаваны па лініі ўсход-захад. Гэтае паглыбленне было неглыбокім склепам. Ён знаходзіўся пад падлогай [5, с. 140]. Прастакутная абрывы дна паглыблення цэнтральнай ямы дазваляюць меркаваць, што склеп таксама мог мець невысокі зруб. Ён быў вышынёй у 4 – 5 вянкоў і складзены з больш тонкага бярвення. Яго вышынія да ўзроўню падлогі, была каля 0,5 – 0,7 м вакол склепа паміж падлогай і мацерыком была таксама вольная ад зямлі прастора. У сярэдзіне будынка, за склепам, каля да паўночнай сценкі, знаходзілася каменнае вогнішча (?). Ад яго застаўся згаданы вышэй прапластак, які утрымліваў шмат перапаленых, патрушчаных і цэлых камянёў і выяўленыя артэфакты. Мяркуючы па стратыграфіі, вогнішча было ўладкавана на драўлянай падлозе і звалілася пад час яе разбурэння часткова ў склеп, а часткова ў паглыбленні для паўночнай сценкі.

Знойдзеная кавалкі шыфернага сланцу ў яме ад склепа маглі трапіць туды як пры разбурэнні пабудовы, так і спецыяльна захоўвацца ў яе склепе, бо таўшчыня і памеры кавалкаў каменя дазвалялі іх выкарыстоўваць іх для новых вырабаў.

Такім чынам, знойдзеная матэрыйялы дазваляюць лічыць, што гэта пабудова магла з'яўляцца камярэзной майстэрнай для вырабу праселкаў. Апошнія было знойдзена там жа. Pra апрацоўку каменя таксама сведчаць як знойдзеная кавалкі сыравіны (ружовы сланец са слядамі апрацоўкі вострым інструментам), так і керамічнае грузіла, які мог належаць да такарнага станку для вырабу праселак.


Сама пабудова была часткова заглыблена ў зямлю (яе паўночная частка), і ўзведзена на месцы старажытнай гаспадарчай ямы. Ad яе ацалела акруглая паўночная сценка, большая частка гэтай ямы знаходзіцца пад паўночна-заходнім часткай знойдзенай намі майстэрні. Магчыма з гэтай ямы і паходзіць сустрэты намі кавалак ляпнога гаршка. Адсутнасць металічных вырабаў, рэшткаў інструментаў можа сведчыць пра тое, што майстар змог забраць найбольш каштоўнае абсталяванне і большасць сырвіны. Прыкмет пажару таксама не знойдзена, такім чынам, будынак майстэрні мог загінуць у выніку натуральнага разбурэння бо быў пакінуты без нагляду.

Распачатыя ў Mai 2006 г. работы па пракладцы водаправодаў ахапілі значную тэрыторыю вуліцы Ф. Міронавай і прылеглых да яе завулкаў. Адсутнасць ўзгаднення будаўнічых работ з НПГКМЗ прывяла да таго, што археалагічны нагляд быў распачаты са значным спазненнем, траншэі на 6-м зав. Ф. Міронавай ужо былі цалкам засыпаны. Першыя даследаванні былі распачаты на вул. Ф. Міронавай насупраць дома № 30 каля рэшткаў камярэзной майстэрні.


Першая яма ад пабудовы знойдзена на 5-м зав. Ф. Міронавай (Я-3) (мал. 1; 4: 2). Яна прасочана ў аблодвух сценках траншэі. Для яе вывучэння быў зачышчаны адрэзак стратыграфіі даўжынёй каля 3,5 м. Культурны пласт (без уліку ямы) ад 0,3 да 1,1 м. (да дна ямы) таўшчынёй ўяўляе сабой шэры аднародны слой – перакоп. Яма ўпушчана ў мацярык на глыбіню каля 0,7 – 0,9 м. Яна мае прымыя адхіленыя вонкі сценкі і плоскае роўнае дно (мал. 1; 4: 2). Шырыня ямы на ўзроўні паверхні мацерыка каля 3,1 м, на ўзроўні дна каля 2,9 м. Запаўненне ямы пачынаеца прапласткам шэрай зямлі, які змяшчаў у сябе цэльныя і патрушчаныя камяні пашкоджаныя агнём, попел, вуголлі, косткі хатній жывёлы і шмат керамікі – вялікіх абломкаў гаршкоў XI – XII стст. (мал. 5: 1 – 3, 6, 12, 17) [4, с. 81 – 82]. Ён прасочаны с глыбіні 0,3 м і знаходзіцца ў адной плоскасці з паверхній мацерыка. Яе ўсходняя частка у паўднёвой сценцы траншэі знішчана перакопам. Пад вышэй згаданым прапласткам да самога дна яму запаўняе шэрай зямля з пяском (пераважае пясок). Перакоп, які знаходзіцца ва ўсходній частцы ямы

Археалогія

уяўляе сабой канічную яму меншых памераў з нахіленымі прымі сценкамі шырынёй (у вусці) каля 1,0 м, па глыбіні яна адпавядзе вышэй апісанай. Перакоп таксама прадстаўлены шэрай зямлём з пяском (пераважае зямля). Цалкам аналагічная стратыграфія культурнага пласта і запаўнення гэтай жа ямы прасочана і ў паўночнай сценцы траншэя. Там быў прасочаны згаданы вышэй прапластак шэрай зямлі, які змяшчаў у сябе цэлья і патрушчаныя камяні, якія былі пашкоджаны агнём. Там жа прасочаны попел, вуголлі, косткі хатняй жывёлы і знойдзена шмат керамікі – абломаку гаршкоў XI – XII стст. [4, с. 81 – 82]. Пад час вывучэння гэтай ямы знойдзена таксама фрагмент донца гаршка з кляймом (мал. 5: 17). Ён меў патаўшчэнне ў сяродзіне да 0,35 м і трымліваў кавалкі абломаку гаршкоў XI – XII стст. [4, с. 81 – 82]. Пад час вывучэння гэтай ямы знойдзены фрагмент ланцугоў з колцам, магчыма ад дзвёры. Пад апісаным вышэй прапластакам да самога дна гэтую яму запаўняе пласт шэрай зямлі з пяском (пераважае пясок). У гэтым пласте былі прасочаны два невялікіх прапластака вуголля і абломаку гаршкоў XI – XII стст. [4, с. 81 – 82]. Мяркуючы па размяшчэнню профіляў ямы можна лічыць, што траншэя яе прарэзала папярок.



Мал. 4. Узоры ям – скляпоў ад пабудоў і печаў. 1) – склеп ад пабудовы (Я-6); 2) – склеп ад заглыбленай пабудовы (Я-3); 3) – рэшткі печы каменкі з кавалкамі плінфы (Я-4); 4) – сценка ямы пад калодзеж (Ст-1); 5) – заглыбленая зрубная пабудова са склепам (Я-10); 6) – склеп ад пабудовы (Я-5); 7) – ямы на месцы пабудоў (Я-17); 8) – рэшткі глінабіднай печы (?) (Я-19); 9) – рэшткі склепа (Я-21); 10) – ямы ад пабудоў (Я-20)



Мал. 5. Фрагменты гаршкоў знойдзеных ў ямах ад пабудоў і на адрезках стратыграфії: № 1 – 3, 6, 12, 17 – (Я -3); № 4, 10, 11, 18 – (Ст-1); № 5 – (Я-5); № 6 – 8 – (Я -6); № 7 – 10, 13, 16, 23, 25 – (Я-9); № 14 – (Ст-3); № 15 – (Я-11); № 19, 24 – (Я-17), № 21 – (Я-10); № 26 – (Я – 18); № 20, 27 – (Я-19); № 28, 29 – (Я-20)


Значныя глыбіня і памеры выяўленай ямы дазваляюць лічыць яе своеасаблівым падклемам пад наземнай пабудовай [5, с. 140]. Адсутнасць адбіткаў спарахнелага бярвення дазваляюць лічыць, што пабудова магла ўяўляць сабой наземны зруб, а склеп быў абкладзены дошкамі. Ён быў ліквідаваны на пэўным этапе існавання пабудовы. Пабудова магла мець печ каменку, якая знаходзілася паблізу яе паўночнай сцяны. Яе скляпенне было складзена на гліне. Дзвёры, мяркуючы па заходдцы ланцугоў, была ва ўсходній сцяне будынка.

Далей была даследавана невялікая яма (Я-4) даўжынёй ад 0,9 м каля вусця і каля 0,8 м на ўздоўні дна. Таўшчыня культурнага пласта была ад 0,2 (без уліку ямы) да 0,5 м (да дна ямы). Глыбіня яе ад ўздоўню мацерыка каля 0,27 – 0,3 м. Зверху яе перакрываў аднародны шэры пласт зямлі, перакоп (?). Запаўненне ямы прадстаўлена светла-шэрай камкаватай зямлём, ў якой выяўлена шмат цэлых і патрушчаных перапаленых камянёў. У верхній частцы запаўнення прасочаны кавалкі аблапенай гліны і попел (Мал. 1; 4: 3). Таўшчыня прапластка гліны каля 0,1 – 0,15 м, да сценак ямы ён не прылягае. Межы паміж шэрай зямлём і глінай размыты. Пад час распрацоўкі запаўнення ямы былі знойдзены кавалакі пілінфы таўшчынёй каля 37 мм і абломкі гаршкоў XI – XII стст. Магчыма, гэта развал вогнішча або печы каменкі.

Там жа, на 5-м зав. Ф. Міронавай знойдзена яшчэ адна яма ад пабудовы (Я-5). Траншэя таксама прарэзала яе перпэндыкулярна (Мал. 1; 4: 6). Для яе вывучэння быў зачышчаны адрезак стратыграфіі даўжынёй каля 2,5 м. Культурны пласт (без уліку ямы) ад 0,35 да 1,1 м (да дна ямы) таўшчынёй да глыбіні 0,3 м ўяўляе сабой шэры аднародны слой – перакоп. Dalей да мацерыка прасочаны прапластак шэрай зямлі. У гэтым прапластку знойдзены цэлы кручены драцяны бранзалет (Мал. 6: 3). Пласт ўяўляе сабой шэры аднародны слой – перакоп. Знойдзеная мацерыковая яма была ўпушчана на глыбіню каля 0,9 м

Археалогія

ад паверхні апошняга. Яе сценкі прамыя, злёгку адхіленыя вонкі. Шырыня вусця ямы каля 2,0 м, дна – каля 1,8 м. На глыбіні каля 0,3 м ад паверхні мацерыка яе верхнюю частку займае прапластак шэрай камкаватай зямлі. Апошні ўтрымлівае цэлья і патрушчаныя пашкоджаныя агнём камяні, попел, вуголлі, косткі хатній жывёлы. Там жа знайдзена і шмат керамікі – абломкаў гаршкоў XI – XII стст. [4, с. 81 – 82] Гэты прапластак таўшчынёй каля 15 см. Астатнюю частку ямы запаўняюць дробныя прапласткі пяску і шэрай зямлі. Межы паміж імі былі размыты. Там знайдзены вялікі кавалак гаршка XII ст. [4, с. 81 – 82] (Мал. 5:5) Пад час даследавання гэтай прапласткаў зямлі і пяску ў паўночнай сценкі траншэі знайдзены абломак донца шкляніцы (Мал. 6:4). Адсутнасць адбіткаў спарахнелых бярвення дазваляюць лічыць што пабудова магла ўяўляць сабой наземны зруб, а склеп быў абкладзены дошкамі. Ён быў ліквідаваны на пэўным этапе існавання пабудовы. Пабудова мела вогнішча. складзеная насуха з камянёў (Мал. 1; 4: 6).



Мал. 6. Адзінкавыя знаходкі з пабудоў. № 1) фрагмент пячной засланкі (?) (Ст-3); № 2 і 5) галава коніка і сценка міскі (Я-20); № 3 і 4) бранзалет і донца шкляніцы (Я-5)

Далейшыя даследаванні у 5-м зав. Ф. Міронавай дазволілі прасачыць рэшткі яшчэ адной пабудовы (Я-6). Агульная таўшчыня пласта на даследаваным адрезку сценкі траншэі была каля 0,7 – 0,9 м (мал. 1; 4: 1). Межы ямы ад пабудовы вызначыць не ўдалося, бо яна выходзіла за межы даследаванага адрезка сценкі траншэі. Пад перакопам таўшчынёй каля 0,3 – 0,4 м пачынаўся некрануты культурны пласт. Пад ім выяўлены пласт шэрай камкаватай зямлі. Ён таўшчынёй каля 0,2 м. Ніжэй яго была прасочана каменная адмостка (?). Яе даўжыня каля 1,0 м. Камяні адмосткі былі дыяметрам каля 0,1 – 0,2 см. З усходняга боку да адмосткі прымыкаў прапластак жоўтага пяску таўшчынёй каля 5 – 7 см. На адным ўзроўні з адным з адмосткаў, з яе заходняга боку, знайдзены развал гаршка XI – XII стст. (Мал. 5: 6 – 8) [4, с. 81 – 82]. Ніжэй каменная адмостка, прапластка пяску і развалу гаршка быў прасочаны прапластак чорнай зямлі, насычаны вуголлем і попелам, кавалкамі керамікі, косткамі жывёл.

Найболыш выразнай і цікавай сярод іх была яма ад невялікай пабудовы (Я-10), прасочаная на 3-м зав. Ф. Міронавай (мал. 1; 4: 5). Культурны пласт да дна ямы быў агульной таўшчынёй каля 0,65 м. Ад дзённай паверхні да мацерыка быў прасочаны пласт шэрай аднароднай зямлі (перакоп?) таўшчынёй каля 0,3 м. (без уліку ямы). Для вывучэння быў зачышчаны адrezak стратыграфіі даўжынёй 3,0 м. Пад ім выяўлена мацерыковая яма глыбінёй каля 1,0 м. ад дзённай паверхні. Дно ямы роўнае сценкі прамыя, злёгку нахіленыя. Дно ямы мела тры паглыбленні іх глыбіня была каля 0,2 м. ад дна ямы. Запаўненне ямы прадстаўлена шэрай камкаватай зямлёр з укрываннямі аблаленай гліны і попелу. Пад час яе распрацоўкі знайдзены кавалкі гаршкоў XI – XII стст. [4, с. 81 – 82] Найболыш значнай знаходкай стаў вялікі фрагмент гаршка з хвалістым і скобка падобным арнаментам (мал. 5: 21) Шэрай зямля, якая запаўняла бакавыя паглыбленні ў дне ямы мела ўкрыванні сырой гліны. Тыя паглыбленні, што былі каля сценак ямы былі шырынёй каля 0,3 м, цэнтральная – каля 1,2 м. Магчыма, бакавыя паглыбленні засталіся ад зруба (мал. 4: 5), цэнтральнае – ад невялікага склепа (мал. 1; 4: 5). Такім чынам, можна меркаваць, што даўжыня аднаго з бакоў пабудовы была каля 2,6 м.

Іншыя ямы, якія засталіся ад пабудоў (Я – 9, 11, 12, 16 – 21) мелі менш выразны контур і падобную стратыграфію запаўнення (мал. 1; 4: 7 – 10). Абавязковым элементам іх стратыграфіі з'яўляўся прапластак, які ўтрымліваў камяні, попел (ці вуголле) і разам з імі косткі жывёл, альбо керамікі XI – XII стст. [4, с. 81 – 82] (мал. 5: 19, 20, 24, 26 – 29). Звычайна здабыты ў іх пад'ёмны матэрыял не вылучаўся разнастайнасцю,


сярод унікальных знаходак можна назваць толькі мініяцюрны скрутак медзі (Я-16), кавалак міскі поўнага профілю (мал. 6: 5) і фрагмент цацкі у выглядзе галавы каня с пракрэсленай вупражжку (Я-20) (мал. 6: 2).

Падчас даследаванняў на вуліцы і завулках Ф. Міронавай ямаў ад скляпоў пабудоў XI – XII стст. была заўважана адна заканамернасць у іх размяшчэнні. Мацярык быў прадстаўлены пяском, ніжэй яго пачыналася тлустая чырвоная гліна, альбо суглінак.

Калі верхні пласт мацярыка быў пышчаны, то пабудовы часта былі заглыблены ў яго ці мелі склепы. Апошняя, дзякуючы значным памерам, нярэдка маглі выконваць ролю падклещцяў. Гэта выклікана tym, што пясок фільтраваў воду і склепы былі сухімі. Гэта акалічнасць, як і нязначная таўшчыня культурнага пласта таксама прывяла да таго, што культурны пласт арганічных рэчаў (дрэва, скуры і інш.) не захоўвае. Падлогі нават тых пабудоў, што былі без скляпоў, не было прычыны размяшчальні высока над зямлём.

Калі мацярык пад культурным пластом быў прадстаўлены адразу глінай (ці суглінкам) і культурны пласт быў вільготны, пабудовы, калі яны там узводзіліся, скляпоў не мелі. Увогуле іх месцы немагчыма ніякім чынам нават прыблізна вызначыць. Таму гэтыя даследаваныя часткі траншэй былі названы сценкамі (Ст) (мал. 4: 4). На наяўнасць пабудоў магла ўказваць толькі канцэнтрацыя знаходак.

Цікавым месцам для даследаванняў стала крапка скрыжавання 4-га і 5-га завулкаў Ф. Міронавай (Ст-1). Там капаўся калодзеж пад калонку і злучалася некалькі магістраляў водаправода (мал. 4: 4). Назіранні паказалі, што культурны пласт таўшчынёй каля 0,7 м і да глыбіні каля 0,3 – 0,35 м ад дзённай паверхні ўяўляе сабой перакоп. Далей быў пласт шэрэй зямлі, таўшчынёй каля 0,2 м пад ім у пласце падобнай зямлі каля самага мацярыка канцэнтраваліся знаходкі кавалкаў амфар і гаршкоў XI – XII стст. [4, с. 81 – 82] (мал. 5: 4, 10, 11, 18; 7).



Мал 7. Фрагменты амфар са скрыжавання 3-га, 4-га і 5-га зав. Ф. Міронавай (Ст-1)

У іншых месцах пласт быў моцна пашкоджаны перакопамі, зробленымі яшчэ ў старажытнасці. Было знайдзена шмат ям, якія часам перакрывалі адна адну, таму стратыграфія пласта была вельмі заўгтанана. Мяркуючы па памерах і глыбіні, гэтыя ямы засталіся ад вогнішчаў ці печак-каменак, якія былі ў будынках. Там таксама сустрэта шмат керамічных гаршкоў XI – XII стст [4, с. 81 – 82] сярод знаходак сустрэты донцы з ганчарнымі клеймамі (мал. 5: 7, 10, 13, 16, 23, 25) [4, с. 82].

Даследаванія адрэзкі сценак траншэй дазволілі прасачыць рэшткі культурнага пласта з матэрыяламі XI – XII стст. Прыймет ямы ў тых месцах не знайдзена.

Прыймет пластаў XII – XVI стст. не выяўлена увогуле. Сярод знаходак, якія могуць сведчыць пра іх існаванне, трэба прыгадаць абломкі керамічных вырабаў з вул. Ф. Міронавай (мал. 6: 1) (Ст-3).


Пласты XVII – XIX стст. прадстаўлены вельмі сціпла. Так, толькі у адным месцы (Я-21) ва ўтрамбованым перакопе адразу пад дзённай паверхнія знайдзены дробныя кавалкі кафлі з матывамі «каванага металу» пачатку XVII ст.

Больш прадстаўніча выглядае калекцыя матэрыялаў XVIII ст. На 3-м зав. Ф. Міронавай (Я-13) былі знайдзены рэшткі вялікай зрубнай пабудовы, ад якой ацалелі ніжнія вянкі зруба. Будаўнічая траншэя прарэзала зруб па дыяганалі. Пабудова была значна заглыблена у пышчану-гліністы мацярык, які прасочаны на глыбіні каля 0,6 – 0,8 м ад дзённай паверхні. Пясок утвараў нязначны пласт нязначнай таўшчыні ў верхній частцы мацярыка.


Стратыграфія паўночнай сценкі (зачышчаны адрэзак 5,0 м) была наступнай. Да глыбіні 0,3 м. ад дзённай паверхні прасочаны слой перакопу. Наступны пласт быў таўшчынёй ад 0,3 да 0,7 м, ён прасочаны да мацярыка і цалкам перакрываў і запаўняў верхнюю частку ямы (мал. 8). Гэты пласт прадстаўляў сабой светла-шэрую камаватую зямлю насычаную пяском, укрываннямі сырой гліны і кавалкамі цэглы (?) x 13,0 – 15,0 x 6,5 см. Большаясць апошніх была сканцэнтравана каля яго ніжнай мяжы. Далей усю яму на глыбіні каля 0,9 – 1,0 м перакрываў пласт светла-шэрэй зямлі таўшчынёй каля 0,25 м, ён быў насычаны укрываннямі пяску і вуголлем. Сярод іх было знайдзена шмат бітай кафлі са змешчанай рамкай і разеткай. (мал. 8), безрамкавай кафлі з мана-

Археалогія

грамай Дзевы Марыі. Самая старжытная кафля з падобнай манаграмай знайдзена на Запалоцкім пасадзе на месцы бернардынскага кляштара – першага каталіцкага манастыра на тэрыторыі Полацка, заснаванага ў 1498 г. і знішчанага ў 1563 г. пад час Лівонскай вайны [6, с. 90 – 91]. Знайдзеная зараз кафля датавана сярэдзінай XVIII ст., яна цалкам аналагічна адзінкам фрагментам пласцін знайдзеных на карпусах «А» і «Г» былога полацкага езуіцкага калегіума ўзведзеных у сярэдзіне XVIII ст. [7, с. 60 і 70; мал. 12]. Сустрэтыя карнізы былі акруглыі і гладкімі. Іх аналагі добра вядомыя па карычнева паліваным знаходкам з карпусоў полацкага езуіцкага калегіума, ўзведзеных у сярэдзіне XVIII ст. [7, с. 60 і 71; мал. 14]. Даўжніца сярэдзіннага пласта светла шэрай зямлі, які цалкам перакрываў рэшткі зруба. У ім на ўзоруні бярвення сустрэты абломкі посуду – кавалкі гаршкоў і талерак XVIII ст. (мал. 9: 1 – 9) глыбіню ямы са зрубам высветліць не ўдалося, бо яго хутка затаплівалі грунтovымі водамі.



Мал. 8. Стратыграфія сценкі траншэі і рэшткі зруба ад пабудовы XVIII ст. (Я-13)



Мал. 9. Знаходкі з пабудоў XVIII ст. (Я-13 і 15)


Ацалелья бярвенні былі прасочаны на глыбіні 1,5 – 1,6 м ад дзённай паверхні, але назіранні за стратыграфіяй дна і сценак траншэі паказалі, што падлога будынка знаходзіцца на большай глыбіні, чым дно траншэі (мал. 8).

Мяркуючы па наяўнасці унутранай зрубнай перагародкі (?) гэта мог быць дом-пяцісценак на высокім драўлянай падклеці. Наяўнасць у верхнім пласцце цаглянага бою дазваляе меркаваць, што яна магла мець фахверковыя канструкцыі з цагляным запаўненнем, альбо столь памяшканняў было з боку паддашша выкладзена цэглай у мэтах супрацьпажарнай бяспекі. Даўшыя даследаванні стратыграфіі запаўнення ямы будынка дазволілі знайсці прапластак з бітай кафлі, цэглы вуголля і аблапленай глінай, якая засталася ад упаўшай з верху кафлянай печы. Цэлья цагліны і кафлі былі старанна выбраны пад час разбурэння будынка. Печка магла ўяўляць сабой дзвюхкамерную грубку з вусцем з боку меншага памяшкання. Ніз яе быў аблімаваны кафляй з разеткай, верх з кафлі з манаграмай. Паліваныя пласціны маглі выкарыстоўвацца як каляровыя ўстаўкі (мал. 9: 1 – 6). Назіранні за стратыграфіяй паказалі, што на момант яго знішчэння склеп быў часткова засыпаны. Расчысціць да канца запаўненне зруба не ўдалося з-за аблежаванасці часу і хутка праступаўшай вады. Але на ўзоруні дна траншэі былі знайдзены рэшткі бярвення якія ўпалі з верху і са знайдзеным зрубам не звязаны, разам з імі сустрэты кавалкі гаршкоў і блакітных эмалевых талерак XVIII ст. (Мал. 9: 7 – 9). Гэта можа сведчыць аб блізкім знаходжанні рэштаку падлогі. Поўная адсутнасць слядоў пажару на бярвенні сведчыць, што будынак мог быць нейкі час закінутым і пазней мэтанакіравана разабраным.

Пад час даследаванняў недалёка ад рэшткаў зруба на 4-м зав. Ф. Міронавай быў прасочаны тоўсты пласт хвалістай дахоўкі XVIII ст. з прастакутнымі шыпамі. Узоры аналагічнай дахоўкі знайдзены на паддашы полацкага калегіума, ўзведзенага ў сярэдзіне XVIII ст. [8, с. 82].

Яшчэ адна пабудова канца XVIII ст была знайдзена крыху далей на 4-ым зав. Ф. Міронавай (Я-15). Ад яе ацалелі рэшткі цаглянага склепа, які таксама хутка запаўняўся вадой, таму падлогі склепа даследаваць не ўдалося. Ён быў таксама прарэзаны траншэй па дыяганалі (Мал. 10). Стратыграфія даследаванага адrezка паўночнай сценкі траншэі была наступная. Адразу пад дзёрнам знайдзеная рэштка пабудовы

былі перакрыты магутным пластом перакопу таўшчынёй ад 0,9 да 1,2 м гэты перакоп па словах мясцовых жыхароў утварыўся пры пракладцы водаправоду для калонак ў 2005 г. Ён прасочаны да самога мацерыку, які тут быў прадстаўлены чырвонай тлустай глінай. Уся цагляная канструкцыя была перакрытая будаўнічым друзам, які быў прадстаўлены кавалкамі вапнавай рошчыны і цагляным боем.



Мал. 10. Рэшткі цаглянага склепа і рэканструкцыя плана яго абрываў (Я-15)

Сам склеп меў сценкі таўшчынёй у адну цагліну. Муроўка прадстаўляла сабой шэрагі лажкоў і тычкоў і была выканана на вапнавай рошчыне. Склепенне было цыліндрычным, магчыма ў палову цагліны, але яго пяты мелі ўзмацненне ў выглядзе муроўкі у таўшчыню цэглы. Ад уздоўжнага скляпення муроўка сценак, была толькі ў палову цэглы.

Цэгла знойдзенага склепа не мела пальцевых або штампаваных барознаў на пасцелістым баку, але была памерамі 31 x 15 x 6,5 – 8,0 см, такім чынам, яе можна было датаваць другой паловай XVIII ст. Рошчына муроўкі сцен і скляпення была даволі слабай.

Абкопка склепа ўздоўж сценак дазволіла выявіць тры кута памяшкання і вызначыць памеры яго ўнутранай прасторы – 2,5 x 3,7 м. Даследаванні запаўнення склепа дазволілі выявіць нешматлікія артэфакты, неабходныя для яго датавання. Там былі знойдзены кавалкі прафіляваных кафляў – карнізаў з зялёнай эмаллю другой паловы XVIII ст і каля мяркуемага ўвахода (палаўноча-заходняя сцяна) быў сабраны вялікі кавалак гаршка (Мал. 9: 10). Невялікія памеры знойдзенага склепа дазваляюць меркаваць, што ён мог знаходзіцца у складзе падмурка вялікай драўлянай жылой пабудовы.

Размяшчэнне рэшткаў знойдзеных будынкаў дазваляюць меркаваць, што, магчыма, яны паказаны на планах Полацка канца XVIII – пачатку XIX стст. Да аднаго са знойдзеных будынкаў мог належыць магутны пласт дахоўкі XVIII ст., які быў знойдзены паміж імі. Наяўнасць кафлі з манаграмай Дзевы Марыі, дазваляюць меркаваць, што гэты маёнтак мог належаць каталіцкай царкве (дакладней аднаму з яе ордэнаў). Калі гэты пабудовы былі знішчаны невядома, бліжэйшай датай іх разбурэння можа быць вайна 1812 г.

Заключэнне. Праведзеныя даследаванні 2005 – 2006 гг. дазволілі ахапіць значную тэрыторыю, якая занята сеткай вуліцы і завулкаў Ф. Міронавай і атрымаць новыя і ўнікальныя звесткі пра адзін з самых не вывучаных археолагамі раёнаў Полацка. Па выніках гэтых даследаванняў можна зрабіць наступныя высьновы.

У XI – XII стст. на гэтай тэрыторыі з’яўляецца вялікае неўмацаванае пасяленне. Таксама папярэдне можна зазначыць, што сярод жыхароў пасялення былі небагатыя рамеснікі (напрыклад камняроў, якія выраблялі праселкі) і гандляры (у прыватнасці прывезным віном і алеем у амфараў). Наяўнасць ў комплексах находак выяўленых у ямах ад пабудоў прывезных вырабаў і сырэвіны сведчыла пра іх дачыненне да замежнага гандлю. Заходняя і паўночная межы пасялення дасягаюць тэрыторыі бывшага аэрадрому і, магчыма, часткова перакрыты сучаснай шматпавярховай забудовай. Паўднёвая і ўсходняя межы – натуральныя, гэта Палата, яе старое забалочанае рэчышча за старожытным

Археалогія

гарадзішчам і глыбокі роў, які прымыкае да сучаснай вул. Каstryчніцкай і прасочаны на другім яе баку ў выглядзе забалочанай нізіны побач з кафэ «Отдых» і закінутай пляцоўкай міні-рынку. Зараз па дну гэтага рова цячэ ручай. З улікам размяшчэння паселішча ў непасрэднай блізасці ад першапачатковага гарадзішча і ўзвозу ад Палаты паміж Верхнім замкам і Вялікім пасадам (пасля 1563 г. на гэтай тэрыторыі ўзнікне Ніжні замак), пасяленне магло быць з імі звязана праз масты ці паромы(?). Гэтыя абставіны забяспечвалі зручны доступ да першапачатковага дзяцінца (Полацкае гарадзішча) і торгу, які першапачатковая мог знаходзіцца ў непасрэднай блізасці ад яго, на тэрыторыі старажытнага пасада, на левым беразе Палаты (верагодна, ў раёне вул. Стралецкай паміж дамамі 15-23).

Назіранні за культурным пластам паказалі, што забудова паселішча на вул. Ф. Міронавай не была шчыльной і праіснавала яно нядоўга (каля 100 – 150 гадоў) і хутка знікла. Нешматлікасць знайдзеных на месцы пабудоў артэфактаў сведчыць, што пакідаючы яго жыхары забралі з сабой усё каштоўнае. Прыйчынамі гэтага перасялення можа быць як пагаршэнне ўмоў пражывання (канец XII – пачатак XIII стст. – гэта час скарачэння межаў Запалоцкага пасада і перанос яго ўмацаванняў на лінію сучаснай вул. Гастэлла [6, с. 45], магчыма, з-за набегаў смалянаў. Першымі аб'ектамі іх нападу становілася Запалоце і правы бераг Палаты. Адлегласць ад першапачатковага дзяцінца і Верхняга замка, паўночна-заходні ўмацаванай мяжы Запалоцкага пасада значна ўскладняла арганізацыю і кіраванне яго абаронай). Другой прыйчынай мог стаць пачатак пераносу дзяцінца з першапачатковага гарадзішча на Верхні замак, гэтыя працэс пачынаецца з XI ст. (пасля ўзвядзення Сафійскага сабора), і канчатковая завяршаецца толькі ў пачатку XIV ст. пасля пабудовы цаглянадраўлянага церама з печамі з гаршковай кафлі [6, с. 38 – 40]. Трэцій прыйчынай перасялення стаў перанос гандлёвой плошчы ад межаў былога дзяцінца на тэрыторыю, якую пасля 1563 г. часткова з поўначы зойме вал I. Грознага, а з паўднёвай пасля 1589 г. зойме езуіцкі калегіум. Адным з магчымых месцаў перасялення жыхароў даследаванага намі паселішча на вул. Ф. Міронавай можа з'яўляцца Вялікі пасад, які ў той час хутка развіваецца ва ўсходнім накірунку па берагавым тэррасам ўздоўж Дзвіны і Палаты і паступова ахоплівае з двух бакоў старажытны курганны некропаль, які дасягнуў у некаторых месцах нават сучаснай вул. Гогаля (тэрыторыя за гарадскім домам культуры паміж сучаснымі вул. Камуністычнай і Ф. Скарыны [6, с. 86, 108] і скрыжавання вул. Гогаля з вул. Ніжне-Пакроўскай каля дамоў № 44 – 47. Пасля будаўніцтва ў 1501 г. абарончай сцяны (паркана) [6, с. 102, 106] гэтыя часткі Вялікага пасада засталіся па-за межамі ўмацаванняў. Пасля гэтага тэрыторыя закінутага і спаленага паселішча на месцы сучаснай вул. Ф. Міронавай доўгі час застаецца вольнай ад засялення. З XVII ст. зноў пачынаецца засяленне гэтай тэрыторыі, з'яўляючыся першымі фальваркі, ад якіх засталіся дробныя кавалкі кафлі з матывамі «каванага металу». Іх знікненне можа быць звязана з войнамі XVII ст. З сярэдзіны XVIII ст. зноў пачалося будаўніцтва фальваркаў. На іх тэрыторыі з'яўляючыся капітальнія жылія пабудовы на драўляных і цагляных склепах, крытыя керамічнай хвалістай дахоўкай, аздобленыя кафлянымі печкамі. Іх разбурэнне можа быць звязана з вайной 1812 г.

Знайдзеная манаграма Дзевы Марыі на некаторых кафлях з 3-га зав. Ф. Міронавай сваімі абрисамі нагадвае кафлю з манаграмай, што была знайдзена на Запалоцці на вул. Краснова, 12, там, дзе да Лівонскай вайны па назіранням Д.У. Дука быў бернардынскі кляштар, знішчаны ў 1563 г. [6, с. 90 – 91]. Такім чынам, знайдзеная намі пабудовы маглі належыць аднаму з ордэнаў каталіцкай царквы (бернардынцам із езуітам).

Гэтыя высновы нельга лічыць вычарпальнымі, у перспектыве неабходна не толькі працягваць археалагічны нагляд за будаўніча-землянымі работамі, але і закладваць паўнавартасныя археалагічныя раскопкі. Такім чынам, стане магчымым больш дэталёва даследавання старажытнага паселішча і збудаваных пазней фальваркаў XVIII ст.

ЛІТАРАТУРА

1. Дэйніс І.П. Полацкая даўніна / І.П. Дэйніс. – Мінск: Медисонт. 2007. – 330 с.
2. Тарасаў, С. В. Полацк IX – XVII стст.: гісторыя і тапаграфія / С.В. Тарасаў. – Мінск: Беларуская навука, 1998. – 183 с.
3. Чантурія, Ю.В. «Градостроительное искусство Беларуси второй половины XVI – первой половины XIX в.: средневековое наследие, Ренессанс, барокко, классицизм» / Ю.В. Чантурія. – Минск: Беларуская наука, 2005. – 375 с.
4. Штыхов, Г.В. Древний Полоцк IX – XIII вв. / Г.В. Штыхов. – Минск: Наука и техника, 1975. – 157с.
5. Древняя Русь. Город, замок, село. – М.: Наука, 1985. – 415 с.
6. Дук, Д.В. Полацк і палацане (IX – XVIII стст.) / Д.У. Дук. – Наваполацк: ПДУ, 2010. – 180 с.
7. Салаўёў, А.А. Вынікі натурных даследаванняў на другім і трэцім паверхах корпуса «А» Полацкага езуіцкага калегіума пад час яго мадэрнізацыі / А.А. Салаўёў // Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (па выніках навукова-даследчай работы ў 2006 г.). – Полацк: НПГКМЗ, 2004. – С. 33 – 62.
8. Салаўёў, А.А. Археалагічнае вывучэнне паддашша корпусаў «А» і «Г» / А.А. Салаўёў // Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (па выніках навукова-даследчай работы ў 2007 г.). – Полацк: НПГКМЗ, 2008. – С. 79 – 100.